

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут гісторыі

**БЕЛАРУСЬ
ПРАЗ ПРЫЗМУ
РЭГЛЯНАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ**

**Браслаўскія
чытанні**

(да 950-годдзя горада Браслава)

Зборнік навуковых артыкулаў

Мінск
«Беларуская навука»
2016

УДК 94(476.5)(082)

ББК 63.3(4Беи)я43

Б43

Рэдакцыйная калегія:

В. В. Даніловіч (галоўны рэдактар), В. Л. Лакіза, В. М. Ляўко,
П. С. Курловіч-Бяляўская (адказны сакратар)

Навуковы рэдактар

доктар гістарычных навук, прафесар *В. М. Ляўко*

Рэцензыенты:

доктар гістарычных навук, прафесар *А. А. Егарэйчанка*,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт *А. П. Салаўянаў*

*Зборнік падрыхтаваны ў рамках выканання Дзяржавай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гады «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар *А. А. Каваленя*), падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт *В. В. Даніловіч*).*

**Беларусь праз прызму рэгіональнай гісторыі : Браслаў-
Б43 скія чытанні : (да 950-годдзя горада Браслава) : зб. навук.**
арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд.
В. М. Ляўко ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск :
Беларуская навука, 2016. – 271, [1] с. : іл.

ISBN 978-985-08-2067-9.

У зборніку разгледжаны пытанні, звязаныя з археологіяй і гісторыяй Браслава і Браслаўскага краю. Змешчаны матэрыялы, якія апісваюць этнаканфесійнае жыццё мясцовага насельніцтва на працягу некалькіх стагоддзяў, а таксама асаблівасці краязнаўства і турызму на Браслаўшчыне і сумежных рэгіёнах.

Разлічаны на навукоўцаў і краязнаўцаў. Будзе карысны навучэнцам і усім, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай нашай краіны.

УДК 94(476.5)(082)

ББК 63.3(4Беи)я43

ISBN 978-985-08-2067-9

© Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2016
© Афармленне. РУП «Выдавецкі дом
«Беларуская навука», 2016

ЗМЕСТ

Прывітальнае слова удзельнікам Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя горада Браслава)» дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі <i>Вячаслава Віктаравіча Даніловіча</i>	3
Археалогія і старажытная гісторыя Браслаўшчыны.	
Нумізматыка. Музейныя калекцыі	
<i>Левко О. Н. Западные территории Полоцкого княжества (земли) в IX–XIII вв.</i>	5
<i>Кежса Ю. М. Фарміраванне памежных фарпостаў усходненеўрапейскіх славянскіх дзяржаў у канцы X – XI стагоддзі</i>	15
<i>Юрэцкі С. С. Праблема культурнай ідэнтыфікацыі керамікі ранняга неаліту ў Беларускім Панямонні</i>	26
<i>Шадыра В. I. Знакі-сімвалы на артэфактах эпохі жалеза ў Паўночнай Беларусі</i>	35
<i>Дернович С. Д. Социокультурная атрибуция равноплечной фибулы из раскопок городища Масковичи</i>	45
<i>Мядзведзеў В. У. Касцярэзная вытворчасць горада Браслава і яго акругі ў IX–XVIII стст.</i>	54
<i>Магалінскі І. У. Вырабы з каліровых металаў з раскопак горада Браслава ў 1955 годзе ў музейных зборах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка</i>	77
<i>Курловіч-Бяляўская П. С. Шкляныя вырабы Новага часу з фондаў Браслаўскага раённага аб’яднання музеяў</i>	87
<i>Клімаў М. В. Заўвагі адносна рассялення на тэрыторыі Верхнядзвінскага раёна ў XI–XVI стст.</i>	93
<i>Ермалёнак В. А. Манеты і скарбы Браслаўшчыны ад старажытнасці да XV стагоддзя</i>	109

Гісторыя Браслаўшчыны ад сярэдневякоўя да Навейшага часу

<i>Дзярновіч А. І.</i> «Круглыя лікі»: ментальнасць чалавека XVI ст. паводле матэрыялаў дэлімітацыі мяжы паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй на тэрыторыі Браслаўшчыны	119
<i>Мацука А. У.</i> Браслаўская галіна роду Агінскіх у XVIII стагоддзі.....	127
<i>Петровіч И. К.</i> Браславские страницы истории восстания 1794 года.....	141
<i>Лобач У. А.</i> Народная медыцына Браслаўшчыны: лакальная специфіка і сімвалічны кантэкст	148
<i>Захаркевіч С. А., Внуковіч Ю. І.</i> Паўсядзённая культура «старавераў» у беларуска-літоўска-латышскім памежжы (на падставе палявых этнографічных матэрыялаў)	157
<i>Крумплевский В. С.</i> Влияние религиозного фактора на демографические процессы населения Браславского Поозерья в конце XIX века.....	167
<i>Зянюк Р. У.</i> Інфармацыйны патэнцыял дакументаў Каўнаскага акруговага архіва ў справе рэканструкцыі канфесійнай сітуацыі на Браслаўшчыне ў XIX – пачатку XX ст.	175
<i>Яноўская В. В.</i> Ваенна-палітычны падзеі на Браслаўшчыне ў XIX – пачатку XX ст. (па матэрыялах Каўнаскага акруговага архіва).....	188
<i>Трубчык А. Г.</i> Арганізацыйная структура і дзейнасць адукатыўных органаў польскай улады ў Браслаўскім павеце (1919–1920 гг.)	198
<i>Базарэвіч Г. Х.</i> Беларускі культурна-асветніцкі рух на Браслаўшчыне ў 1925–1930 гг. (па матэрыялах друку Беларускага сялянскага саюза)....	208
<i>Гребень Е. А.</i> Документы Браславской районной, волостной управ и районной полиции как источник периода нацистской оккупации	217
<i>Крумплеўская Г. А.</i> Асаблівасці этнаканфесійнага складу насельніцтва Браслаўскага раёна ў другой палове XX стагоддзя	227
<i>Вашкель І. М.</i> Браслаўшчына ў працах фатографа Яна Булгака	233
<i>Калніш В. В.</i> Краеведение и туризм в рамках соглашения о приграничном сотрудничестве Латвии и Беларуси.....	257

ГІСТОРЫЯ БРАСЛАЎШЧЫНЫ АД СЯРЭДНЕВЯКОЎЯ ДА НАВЕЙШАГА ЧАСУ

УДК 930.22:94 (476)«1542»

*A. I. Дзярновіч,
старшы навуковы супрацоўнік
аддзела ўсебеларускай гісторыі і міжнародных адносін
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)*

«КРУГЛЫЯ ЛІКІ»: МЕНТАЛЬНАСЦЬ ЧАЛАВЕКА XVI СТ. ПАВОДЛЕ МАТЭРЫЯЛАЎ ДЭЛІМІТАЦЫІ МЯЖЫ ПАМІЖ ВЯЛІКІМ КНЯСТВАМ ЛІТОЎСКІМ і ЛІВОНІЯЙ НА ТЭРЫТОРЫІ БРАСЛАЎШЧЫНЫ

22 студзеня 1542 г. кароль і вялікі князь Жыгімонт Стары на-
кіраваў сваіх «посланцевъ господарскихъ» Івана Глебавіча Кор-
сака і Яна Кміціча Сакаловіча, каб яны «границы пописовали
стародавъныи пана Радивиловы дольгость и широкость, какъ
долъго и широко Немцы забрали земъли г(о)с(по)д(а)ра Короля
Єго м(и)л(о)сти, земълями пана Мистра Лифлянтъского поcho-
нъши отъ озера Курчомъ, аж до границъ Московъскихъ». Гэта
было сапраўдным падарожжам у так званую Завілейскую Літву,
якая для аўтараў XVI ст. усё яшчэ заставалася крыху загадка-
вым краем [8, s. 16–18]. Дэмаркацыі 1542 г. амаль цалкам прысве-
чана Кніга Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ)
№ 560 (Кніга перапісаў № 3) [3].

Кніга Метрыкі ВКЛ № 560 дае даволі падрабязнае апісанне
працэдуры дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы. Памежныя камісары
(тут – члены камісіі, створанай часова дзеля вырашэння пэўнай
адміністрацыйнай задачы) абедзвюх дзяржаў у загадзя прызна-
чаны праз пасольствы дзень сустрекаліся ў традыцыйным пункце

пачатку ўсіх дэмаркацый XV–XVI ст. – каля воз. Курчум. Менавіта там усталёўваліся знакі пачатку дэмаркацыі: «...зупольною радою и фольностайнымъ умысломъ учинили знакъ и початокъ тыхъ границъ надъ фозеромъ Куръчмы, усыпали стороны Князьства Великого Литовъскаго немалый копецъ около дуба, а стороны Лифлянтьскаго, напротивъко тому копъцу такожъ усыпаный копецъ немалый» [3, р. 6]. Традыцыйны пара правядзення дэмаркацыі – зіма (дакладней, студзень). Трэба меркаваць, што зімовыя маразы дазвалі праехаць па балотах і шматлікіх азёрах і рабулках kraю, дзе адбывалася дэмаркацыя. Камісары мусілі мець інструкцыі сваіх уладароў: «...узявъши Бога на помочь и светую справедливость, и такъ теж чынечы к воли и росказанью Єго милосъти Господора нашему милостивому, Королю Єго милости» [3, р. 6v]. Непаўната такіх інструкцый («науки») магла стварыць перашкоды ў працэсе дэмаркацыі, ці, прынамсі, стаць падставай дзеля часовага спынення працэдуры. Менавіта гэтак адбылося ў 1542 г. з ініцыятывы лівонскіх камісараў, якія «поведили, ижъ в томъ зупольнои науки отъ пана своего не маємъ, абы намъ допустить мѣли искати и писати, малевати границъ Радивиловыхъ, и взяли то собе до навуки пана своего певъный рокъ до середы. А скоро бы имъ была принесена навука отъ пана Мистра их, того жъ часу мѣли намъ дати знати. А коли тотъ день пришолъ, то есть середа, фоны жадъное науки отъ пана своего намъ не поведили и възели то собе ўшо напевъны и фстаточъный рокъ до суботы подъ добрымъ арицерскимъ словомъ, ижъ мѣли дати знати намъ волю пана своего. А коли тотъ день пришолъ, то есть суббота, такожъ, якъ и перъвей, жадное науки отъ пана своего, которая бы мела дана быти, не поведили, только указовали намъ листъ пана Мистра ихъ Лифлянтьскаго, который быль писанъ до Єго милости Господора нашого милосътивого Короля Єго милосъти Жикгимонты, и поведили намъ, иж мы того чинити не можемъ, а ни хочемъ. А бысь мы васть пустить мѣли, где подъданыє Господора Короля Єго милосъти поведуть, было бы то шкодою панству Лифлянтьскому» [3, р. 7–7v].

Пасля вырашэння пачатковай стадыі пацвярджэння паўнамоцтваў камісары пераходзілі да складання супольнага дакумен-

та, у якім, праўдападобна, апісалася лінія раней усталяванай мяжы («яко котрымъ ѿбычаемъ мєли быхъмо искати границъ Радивиловыхъ» [3, р. 6v]). Далей адбывалася цікавая працэдура, звязаная з атрыманнем кожнай памежнай камісіяй свайго экзэмпляра акта, ідэнтычнага другому: «...они с нами учынили такове постановенне, и листомъ своимъ намъ описалися, котрый листъ наполой розрезали, и намъ одну наполовицу дали, а другую себе зоставили, которые в одно слово было написано. Нашыхъ листехъ першихъ артыкуль стоить, где подъданы ё Его милосъти Госъподора нашого милостивого, Короля Ёго милосъти, нась поведуть, маємъ ихъ наследовать» [3, р. 6v]). Да-лей з камісараў ВКЛ і Лівоніі ствараліся дзве групы, якія мусілі скроўвацца ад Курчума на ўсход (да граніц маскоўскіх) і на за-хад (да Салёнага – Балтыйскага мора). У кожную з гэтых груп уваходзіла адноўкавая колькасць камісараў кожнай з дзяржаў: «А затымъ тутъ сталося межи нами розъделене: я, Иванъ Глебовичъ Корсакъ, а Янъ Кмита – стороны Великага Князъства Литовъскаго, Янъ Бокорытъ, а Лавъренътиусъ Шинъхель – сто-роны панъства и земли Лифълянтъское, посланы ку границамъ московъскимъ на гору. А на другую сторону ку Солоному мору, то есть на доль, ехали Олехно Крывецъ, а Миколай Третякъ, а сто-роны земъли Лифълянтъское Филипъ Фунъдербронгъ, а Янъ Веркгель» [3, р. 7].

Маючы вельмі канкрэтную задачу – правесці дэмаркацыю мяжы, вялікакняскія камісары рэгулярна сутыкаліся з спрэчны-мі сітуацыямі: альбо знікалі старыя маркёры мяжы, усталяваныя яшчэ ў 1473 г. Радзівілам Осцікавічам, альбо лівонскія пасланцы прадастаўлялі зусім адрознную інфармацыю. Маркёрамі мяжы былі як прыродныя, так і створаныя рукамі аб'екты – насыпаныя капцы, знакі на дрэвах, борці, выкананыя ямы, «закладныя ма-гілы». Часам па інтэрпрэтацыі таго ці іншага знака маглі ўзнікаць дыскусіі. Таму асабліва важнымі тут былі паказанні сведкаў.

Вось як гэта выглядала ў Дрысвяцкім павеце: «Какъ же на тыи знали старыи пана Радивиловы границы, врадъникъ Дрысвецъ-кий панъ Семенъ Мацьковичъ ставилъ передъ нами светъковъ

людей стarihъ, вери годъныхъ (варыянт: «...ставили передъ нами свѣтъковъ добрыхъ, людѣй старыхъ, вѣры годъныхъ») Тыѣ вси свѣтъки свѣтъчыли тымъ **ѡбычаемъ**, мы памѣтаемъ, коли панъ Радивиль ёзъдилъ и граничишъ з немъцы за Єго милости Короля Казимира. В тотъ чась ѿтъцове наши ёзъдили с паномъ Радивиломъ, и нась в тотъ чась, дѣтей своих, зъ собою брали. И тотъ ёзъдъ памѣтаемъ, и границу пана Радивилову...» [3, р. 14–14v]. У выпадку, калі сведкі па стану здароўя не маглі непасрэдна самыя прыбыць на мяжу, то іх «на возехъ вывозили до нась (памежных камісараў. – A. Дз.), которые не могли ходить, предъ старостою асветъчыли тымъ **ѡбычаемъ** (выдзелена намі. – A. Дз.), в одно слово поведаочы...» [3, р. 10v].

Тэрміналагічна сведкі («люди старие, вери годъные») выразна аддзеленая ад афіцыйных публічных сведкаў («вижей»), функцыі якіх прапісаны ў Статуте 1529 г. Пазначэнне сведкаў пры дэмаркацыі сугучнае з назвай пабочных сведкаў у Статуте – «людей добрих, вери годъныхъ». Менавіта пабочныя, а не афіцийныя сведкі з'яўляюцца ў працэдуры дэмаркацыі галоўнымі, у адрозненне ад крымінальных ці грамадзянскіх спраў, дзе Статут 1529 г. узаконіў наяўнасць пры віжах пабочных сведкаў, якія былі як бы «грамадскім дадаткам» да афіцийных (неаспрэчных) сведкаў¹. Звязана гэта з тым, што сведкі – мясцовыя жыхары, з'яўляліся носьбітамі рэальнай тапаграфічнай інфармацыі. Гэтыя сведкі рэпрэзэнтавалі традыцыю вуснага права, пра што гаворыць спасылка на звычай: «...асветъчыли тымъ **ѡбычаемъ**» [3, р. 10v].

Спецыфіка зямельных спрэчак падчас дэмаркацыі палягае на тым, што такія спрэчкі аказваюцца ў проблемным полі дзвюх прававых рэалій – зямельнага права і дагаварных адносін з іншай дзяржавай. Памежныя жыхары ВКЛ у такіх выпадках былі гатовыя прыносіць прысягу: «А на томъ на всемъ мы все готовы есмо присегнути и зъ детьми нашыми, ижъ то есть правъдивая

¹ Эвалюцыю інстытута афіцийных сведкаў аналізуе украінскі гісторык Уладзімір Палішчук [2, с. 10–11]. Пра віжэй гл. падрабязней працу Анджэя Закшэўскага [9, с. 153–165].

граница пана Радивилова, и инъших многихъ людей пры тыхъ светъкохъ ставили, которые то слыхали ѿтъ ѿтъцовъ своихъ, и при тыхъ светъкохъ такъ же присегънути хочыть» [3, р. 14v]. Такім чынам, самі сведкі імкнуліся быць прыведзенымі да прысягі, працэдура якой пры зямельных спрэчках прадугледжана ў Статуце ВКЛ 1529 г. [7, р. 218] у Артыкуле 1 Раздзела 8 «О права земленые, о границах и о межах, о копах». Адначасова Артыкул 2 гэтага ж Раздзела дазваляў вызваляць ад прысягі: «Чии будуть светки годнейшие, тые мають светчити без прысяги». Але ў выпадку ўзнікненя спрэчнай сітуацыі «зямельны» Раздзел Статута прадугледжваў менавіта працэдуру прысягі: «А еслі с обудву сторон знаков не было, тогды чие светки годнейшие будуть, того мать ку доводу и присязе допустити». Присягу разглядалі як від доказу, таму яе значэнне было вельмі важным. У выніку правядзення пачатковых (уступных) працэдур суд прымаў рашэнне аб мэтазгоднасці і адэкватнасці прысягі. У памежнай справе з гэтымі працэдурамі сувымерны працэс рэвізіі маркёраў і ўстанаўлення іх верагоднасці, апытанне сведкаў аб маркёрах мяжы, збор скаргаў.

Кніга Метрыкі № 560 фіксуе наступную падачу скаргаў. Вялікакняскія камісары ў гэтым выпадку выступалі таксама як прадстаўнікі судовай улады, а складзеная скарга ў гаспадарскай Канцылярыі ўносілася ў Метрыку ВКЛ як «запис» і тым самым набывала значэнне прававога факта. Пры рэвізіі памежных уладанняў камісары аперыравалі таксама такім прававым і статутным паняццем як «достаточныы доводъ» [3, р. 7v], што пазначала аргументаваныя, верагодныя доказы ў судовай справе. На падставе гэтых даных у судовым працэсе вызначаліся наяўнасць або адсутнасць фактаў, якія аргументоўвалі патрабаванні і пярэчанні бакоў, а таксама сам факт казусу. У судовых працэдурах факты па справе высвятлялі з дапамогай паказанняў сведак, пісьмовых і рэчавых доказаў, прысягі і інш. Паводле права ВКЛ найбольш пераканаўчымі лічылі пісьмовыя доказы і паказанні сведак. У працэдуры дэмаркацыі якраз пісьмовыя доказы (матэрыялы ранейшых дэлімітацый і дэмаркацый) і паказанні сведак

ды рэвізія сітуацыі на месцы з'яўляліся галоўнымі «довадамі» ў спрэчках па пытаннях устанаўлення верагодных маркёраў і спрэчках вакол нерухомай і рухомай маёmacці на памежных тэрыторыях.

Такім чынам, у працэсе дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы гаспадарскія камісары выкарыстоўвалі перадсудовыя працэсуальныя нормы Статута ВКЛ 1529 г., якія тычыліся апытаў пабочных сведкаў («свѣтъковъ добрыхъ, вѣры годъныхъ»), працэдур прынясення прысягі ды падачы скаргаў. Сведкі, апроч таго, апытаўліся ў адпаведнасці са звычаёвым правам («обычай»).

Скаргі, якія маюць уніфікаваны актавы пратакол, утрымліваюць пераважна стандартызаваную інфармацыю пра парабаваную маёmacць. Гэта той тып першаснай скаргі («першая скарга»), якую Ян Адамус адрозніваў ад скаргі, што непасрэдна падрыхтоўвала будучы судовы працэс [6, с. 211]. Ці можна цалкам давяраць зместу гэтых скаргаў? Калі так, то гэта азначае, што ў памежнай з Лівоніяй тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ўтрымлівалася вельмі вялікая колькасць свойскай рагатай жывёлы, коней і інш. У скаргах зямян маглі фігураваць статкі па 30 коней (як у Аўрама Шуркавіча) і 20 кароў (як у Томаса Буцэвіча). І заўжды называліся толькі лічбы, якія можно падзяліць на дзясяткі ці пяцёркі без рэшты (10, 20, 30, 40 і г. д.). Ці магла гэтая інфармацыя быць свядома перабольшшанай жыхарамі памежжа ВКЛ? Найбольш карэктнымі выглядаюць звесткі пра «папісных» коней. Так, у Дрысвяцкай воласці ў Паўла Борткавіча «взяли коней два пописъныхъ», у Войтка Міштартаўіча «побрали (...) коней, взяли пописъныхъ два, которые стояли по пети копъ грошей»¹. Тоэ, што прыгаданыя коні адносяцца да Попісу войска, сведчыць і працяг пераліку маёmacці Войтка Міштартаўіча: «...панъцёры два, седла четыры, мечы четыры, юстроги пятёри». У іншых скаргах (напрыклад, Грышкі Шэмбеля) мы бачым, што зямяне ацэнъвалі сваіх коней «по десети копъ грошей»,

¹ Між іншым гэтыя звесткі адсутнічаюць у Попісе 1528 г. (як ўвогуле па Дрысвяцкім павеце і Смольвенскай воласці), таму яны дапаўняюць карціну мабілізацыйных рэсурсаў ВКЛ і сведчаць, што Попіс 1528 г. ахапіў не ўсіх ваеннаабавязаных баяраў [гл.: 1].

гэта значыць удвая болей, чым баявыя папісныя коні. Гэта ўскосны факт магчымага завышэння маштабу страт. Мы не ведаем рэакцыі лівонскіх службоўцаў на агучаныя прэтэнзіі. Гаспадарскія камісары ахайна зафіксавалі ўсе скаргі. Але да прысягі, паводле зместу Кнігі № 560, не быў прыведзены ніводны са скаржнікаў. Магчыма, тут мы маєм справу з прыўнясеннем ў канцэпцыю фармальных доказаў (з іх падзелам на дасканалыя і недасканалыя), элементаў практыкі свабоднай ацэнкі паказанняў на грунце іх лагічнага разгляду. Незалежная ацэнка паказанняў і доказаў была тут неабходная¹.

Усё ж застаюцца нявырашанымі пытанні: з чым мы маєм справу ў выпадку са скаргамі памежных жыхароў і ці было гэта адмысловым скажэннем інфармацыі або спецыфічнай праявай свядомасці? Хутчэй за ўсё, перад намі паўстae карціна сінкрэтычнай свядомасці чалавека канца сярэдневякоўя і ранняга Новага часу – з круглымі лікамі і традыцыйнымі вобразамі выказвання крыўды.

Літаратура і крыніцы

1. *Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1 / падрыхт. А. І. Груша, М. Ф. Спірыданаў, М. А. Вайтовіч. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 444 с.*
2. *Поліщук, В. В. Офіційні свідки в структурі Луцького замкового уряду до реформ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. В. Поліщук ; Нац. акад. навук України, Ін-т українознавства імені І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. – Київ, 2003. – С. 19.*
3. *Российский Государственный Архив Древних Актов. – Ф. 389 (Литовская Метрика). – Оп. 1. – Ч. 1. – Ед. хр. 560.*
4. *Юхो, И. А. Основные черты судоустройства и судопроизводства по Статуту Великого княжества Литовского 1529 года / И. А. Юхо // Первый Литовский Статут 1529 года : материалы республ. науч. конф., посвящ. 450-летию Первого Статута. – Вильнюс, 1982. – С. 47–54.*
5. *Юхо, Я. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я. Юхо. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.*

¹ Падрабязней аб канцэпцыі фармальных доказаў у праве ВКЛ гл. працы [4, с. 52] і [5, с. 124–128].

6. Adamus, J. O wstępnych aktach procesu litewskiego (do II Statutu) / J. Adamus // Ateneum Wileńskie. – Wilno, 1937. – R. XII. – S. 205–281.
7. Pirmasis Lietuvos Statutas = Первый Литовский Статут: Tekstai senaja baltarusiu, lotynu ir senaja lenku kalbomis. – Vilnius : Mintis, 1991. – II, Pirma dalis. – 428 p.
8. Wojtkowiak, Z. Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w. / Z. Wojtkowiak // Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – 1980. – № 85. – Seria Historia. – 141 s.
9. Zakrzewski, A. Wiż w prawie Litewskim XVI w. / A. Zakrzewski // Czasopismo Prawno-Historyczne. – 1985. – T. XXXVII, z. 2. – S. 153–165.

Резюме

О. И. ДЕРНОВИЧ

«КРУГЛЫЕ ЧИСЛА»: МЕНТАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА XVI В. ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ВЕЛИКИМ КНЯЖЕСТВОМ ЛИТОВСКИМ И ЛИВОНИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БРАСЛАВЩИНЫ

22 января 1542 г. король польский и великий князь литовский Сигизмунд Старый направил своих «посланцевъ господарскихъ» Ивана Корсака и Яна Кмиту Соколовича, чтобы они «границы пописовали стародавъныи пана Радивиловы дольгость и широкость, какъ дольго и широко Немцы забрали земъли г(о)с(по)д(а)ра Короля Его м(и)л(о)сти, земълями пана Мистра Лифлянтьского почонъши отъ озера Курчомъ, аж до границъ Московъскихъ». Демаркации 1542 г. как раз и посвящена Книга Метрики Великого Княжества Литовского № 560, или Книга переписей № 3. Книга № 560 дает довольно подробное описание процедуры демаркации государственной границы. Имея весьма конкретную задачу проведения демаркации границы, великокняжеские комиссары регулярно сталкивались со спорными ситуациями: или исчезали старые маркеры границы, установленные еще в 1473 г. Радзивиллом Остиковичем, или ливонские комиссары представляли совершенно отличающуюся информацию. В процессе делимитации комиссары ВКЛ Иван Корсак и Ян Кмитич Соколович опрашивали пограничных жителей и собирали их жалобы на администрацию и жителей Ливонии. Важное обстоятельство: в абсолютном большинстве случаев называются те цифры потерь, которые делятся на десятки и пятерки без остатка (10, 20, 30, 40 и т. д.).

Все же остаются вопросы: с чем мы имеем дело в случае с жалобами пограничных жителей и было ли это специальным искажением информации или специфическим проявлением сознания? Скорее всего, перед нами предстает картина синкретического сознания человека конца средневековья и раннего Нового времени – с целыми числами и традиционными образами выражения обиды.

Summary

A. DZIARNOVICH

«ROUND NUMBERS»: THE MENTALITY OF PERSON IN THE FIRST HALF OF THE 16th CENTURY BASED ON THE DELIMITATION OF THE BORDER BETWEEN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND LIVONIA ON THE BRASLAŪ REGION

In 1542 the demarcation of the border between Livonia and the Great Duchy of Lithuania (GDL) has been organized. Boundary commissioners have met near lake Kurcums and further have parted in two directions – on the East («up to borders Moscow») and on the West «up to the Salty sea» (Baltic sea). Materials of work of the commission mainly on the Belarus-Latgale site of border make the maintenance of the 560 Book of the Metrica of the GDL. Commissioners established boundary markers and simultaneously wrote down complaints of local population to actions of the Livonian officials and land owners. In these complaints the huge sums of damage are listed, and the stolen herds of animals always are estimated in the whole tens (10, 20, 30, 40, etc.).

How much real these figures? With what we deal in case of with complaints of boundary inhabitants? Is it special distortion of the information or specific display of consciousness? Most likely the picture of not divided consciousness of the person of the end of the Middle Ages and early Modern Time appears at us – with integers and traditional images of expression of insult.

УДК [947.6+947.45+947.78]-89«17»

A. У. Мацук,

*старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў
i Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)*

БРАСЛАЎСКАЯ ГАЛІНА РОДУ АГІНСКІХ У XVIII СТАГОДДЗІ

Род Агінскіх пакінуў значны след у гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ). Яго прадстаўнікі займалі вядучыя сенатарскія ўрады ў Княстве. Навукоўцы з цікавасцю даследуюць роль Агінскіх у гісторыі ВКЛ. Некаторым з іх, як Міхалу Казіміру і Міхалу Клеафасу Агінскім, прысвечаны шматлікія даследаванні. Адначасова гісторыя «браслаўскай» («шляхецкай») галіны роду Агінскіх гісторыкам амаль невядома. Падчас сваіх дасле-